

БИБЛИОТЕКА
УО «Пинский государственный колледж искусств»



**БЮЛЛЕТЕНЬ
НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В
БИБЛИОТЕКУ**

I полугодие
2020 г.

Составитель : Бахур В. Н.,

г. Пинск

2. Естественные науки

22. Физико-математические науки




Барсукова, Л.В. Геометрия. Практикум: учеб. пособие / Л. В. Барсукова. - Минск : РИПО, 2020. - 103 с.

Пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования.

84. Художественная литература (произведения)

Званы старое казкі : вершы да вакальных цыклаў кампазітараў XIX стагоддзя / уклад. Віктар Скорабагатаў ; пер. з ням. В.Сёмухі . – Мінск : Тэхналогія, 2011 . – 158 с.




85. Искусство



Дадзёмава, В. Восіп Казлоўскі : кароткі нарыс жыцця і творчасці / В. Дадзёмава ; уклад. Яўген Паплаўскі . – Мінск : НТКА "Беларуская капэла", 1995 . – 45 с.

Концертмейстерское искусство. Теория и практика / авторы-сост. А.Б.Корженевская, В.И. Скоробогатов . Минск : Ковчег, 2017. – 103 с.





Скорабагатаў, В. І. Манюшка на Радзіме / Віктар Скорабагатаў, Уладзімір Мархель, Ганна Каржанеўская ; [навуковы кансультант Язэп Янушкевіч ; літаратурны рэдактар Вячаслаў Вайткевіч] ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета РБ, Творчы калектыў "Беларуская Капэла" / В.І. Скорабагатаў . – Убель : [б. в.] , 2019. – 58, [1] с.

Царкоўная музыка на Беларусі 989-1995 / уклад. Яўген Паплаўскі . – Мінск : НТКА "Беларуская капэла", 1995. – 44, [23] с.



Шульдова, С.Г. Компьютерная графика: учеб. пособие / С. Г. Шульдова. - Минск : РПО, 2019. - 299 с.

Для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальностям "Живопись", "Скульптура", "Декоративно-прикладное искусство", "Дизайн", "Фотография" и профессионально-технического образования по специальности "Декоративно-прикладное искусство"

“Ян Давід Голанд” : кароткі нарыс жыцця і творчасці / В. У. Дадзіёмава. – Мінск: НТКА "Беларуская капэла", 1997. – 25 с.





Нотные издания




Збор твораў [Ноты] : вакальныя творы / Мікола Равенскі; пад. рэд. Г. Каржанеўскай. - Мінск : Тэхналогія, 2005 ю.—27 с.


Жальбы [Ноты]: араторыя паводле галашэнняў XVII — XVIII стагоддзяў: для чытальніка, салістаў, хору і камернага аркестра; лібрэта Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Мархеля, Васіля Сёмухі / Ігар Хадоска. - Мінск : Тэхналогія, 2007. - 53, [2] с. - (Беларускі гістарычны нотазбор)



Ліра для спеваў [Ноты] : рамансы і песні на словы Уладзіслава Сыракомлі: [для голасу з фп.] / Станіслаў Манюшка; уклад. і уступ У.Мархель, В.Скорабагатаў; каментар У.Мархель. - Мінск : Бел. Капэла, 1998. - 82, [1] с. - (Беларускі гістарычны нотазбор)


Манюшка, С. Песні нашага Касцёла [Ноты] / Станіслаў Манюшка. Сшытак 2 : Творы для голасу і фартэпіяна (аргана) / [з артыкулам С. Немагай]. — 2019. — 99, [1] с. — (Беларускі гістарычны нотазбор ; вып. 18)






Манюшка, С. Свіцязянка [Ноты]: балады на сл. Адама Міцкевіча: [для голасу з фп.] / Станіслаў Манюшка; уклад. Г.Каржанеўская, В.Скорабагатаў. - Мінск : Бел. Капэла, 1998. - 94, [1] с. - (Беларускі гістарычны нотабор)


Музыка сям'і Агінскіх [Ноты]: інструм. творы / уклад. І.У.Алоўнікаў, С.М.Немагай, В.І.Скорабагатаў; муз. рэд. І.У.Алоўнікаў; уступ С.М.Немагай; пер. на англ. В.С.Місюкавец; пер. на пол. М.А.Тамашэвіч. - Мінск : ТАА "Паліфакт", 2001. - 116 с. - (Музыка старажытных сядзібаў ; Вып. 7)



Музыка сям'і Ельскіх [Ноты]: творы для фп. / уклад. Я.Ул.Паплаўскі, В.І.Скарабагатаў; рэд. муз. тэксту І.Алоўнікаў; уступ Л.С.Мітаковіч. - Мінск : Паліфакт, 1995. - 48 с.

Песні з-над Нёмана і Дзвіны [Ноты] : аўт. тэкстаў Ян Чачот; аўт. музыкі С. Манюшка. – Мінск : ТА НАВТ оперы і балета РБ “Беларуская Капэла”, 1996 . – 53 с.





Рэлігійная музыка на Беларусі [Ноты] / уклад. Яўген Паплаўскі ; пер. са старасл. Аляксандра Надслна. – Мінск : НТКА "Беларуская капэла", 1996 . – 59 с.

Сляза вялікага Адама [Ноты]: вакальныя творы бел. Кампазітараў : [для голасу з фп.] / уклад. Г.Каржанеўская, В.Скорабагатаў ; муз . рэд. Г.Каржанеўская. – Мінск : Бел. Капэла, 1999. – 41, [2] с. – (Беларускі гістарычны нотазбор).



Тарасевіч, Ян. Песня Кахання [Ноты]: творы для фартэпіяна /Ян Тарасевіч . – Мінск : Беласток : Беларуская капэла, 2002. – 131 с. – (Беларускі гістарычны нотазбор)

Фрагменты з оперы "Фаўст" [Ноты]: [для голасу з фп.] / А.Г.Радзівіл; Лібр. Ё.В.Гётэ; ред. і перелаж. Г.Каржанеўскай; уклад. В.Скарабагатаў і Г.Каржанеўскай; уступ В.Скарабагатава; пер. з ням. В.Сёмухі. - Мінск : ТАА "Паліфакт"; Беларуская капэла, 1999. - 67 с. - (Музыка старажытных сядзібаў ; Вып. 5)

